

**МЕРОПРИЯТИЕ ШЕСТОГО ШКОЛЬНОГО ДНЯ  
«ДЕНЬ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»**

16.10.2021 г.

**ПОДГОТОВЛЕНО:**

**Книга Г.П., Ануфриенко В.Л.**

**ПРОВЕДЕНО:**

**7 «Б», 8 «Б» классы**

**ФАЛЬКЛОРНАЕ СВЯТА «БЕЛАРУСКАЕ ВЯСЕЛЛЕ»**

**Несцерка** (*ён жа вядучы*). Добры дзень, сябры! Эх, колькі вас тут сабралася! Дык гэта ж я на фронт трапіў! Ну, нічога. Несцерку не прывыкаць. З той пары, як я дапамог Юрасю і Насцечцы шлюб узяць, Несцерка як сват усюды нарасхват. Так што я ўжо займеў прафесію. Але ж вяселле арганізаваць — не простая справа. Гэта навука, якая складвалася ў народзе вякамі. Нездарма адзін мудры чалавек сказаў, што «вяселле — гэта народная опера са шчаслівым канцом». І першая дзея гэтай оперы не сватанне, а рада ў доме жаніха, на якую збіраліся родныя, сваякі, каб абмеркаваць, якую нявесту лепш узяць — чарнявую, бялявую ці рыжу кучаравую. Прапаную паглядзець, як гэта адбывалася.

*Гучыць музыка. На сцэне — бацька і маці, гаспадыня завіхаецца ля печы.*

**Бацька.** Слухай, маці, пара ўжо нашаму Мікіту пару падабраць. А то ўсё ходзіць недзе вечарамі, а калі ажэніцца, дык пра гаспадарку будзе лепш клапаціцца. Як ты лічыш?

**Маці.** Даўно пара.

*Уваходзіць Мікіта.*

**Бацька.** Ну, сынку, мы тут з маці прыйшлі да згоды, што пара табе нявесту шукаць.

**Мікіта.** Татка!

**Бацька.** Не таткай! Трэба, пакуль нявесты добрыя ў вёсцы ёсць. Ды і маці памочніца па гаспадарцы не лішне каб была. Так што сядай, сынку, абмеркаваць тое-сёе трэба.

*Стук у дзверы.*

**Маці.** О, кум завітаў да нас.

**Бацька.** Садзіся, кум.

**Кум.** Дзякую.

**Бацька.** Вось задумалі ажаніць твайго хрэсніка.

**Кум.** Калі задумалі, дык няхай Бог памагае.

**Бацька.** Ну дык вось што, кум! Мы — родныя, ты — хросны. Парай, можа, ты ведаеш падхадзячую нявесту.

**Маці.** Вось у Нічыпара дзеўка на працу здатная, працуе і смак чуе.

**Мікіта.** Не трэба мне такая дзеўка, у якой адно косць ды скура.

**Бацька.** Дык мо возьмеш Яўгінню Кандратаву?

**Мікіта.** Дык яна ж адно языком менціць. Ад гэтай балбатухі забяляць вухі.

**Маці.** А мо Марысю Хвядосаву?

**Мікіта.** Няўжо ты не ведаеш, што ў яе матка — ласкатуха? Яны ж аднаго балота чэрці.

**Бацька.** А калі Змітракову дзеўку?

**Маці.** Ого, нагледзеў! Тая ідзе — не дайдзе, гаворыць — не дагаворыць. Зазяваецца, дык вады нахлябаецца.

**Бацька.** У Ягора дзеўка, здаецца, нічога.

**Мікіта.** От гэтая дзеўка харошая, але трохі пышная. Як адсунулася, дык мы ўтрох селі.

**Маці.** А мо Ганну Андрэеву? І прыгожая, і на касу багатая, і працавітая. Рукі да работы, ногі да ахвоты, і галава да ўсяго.

**Кум.** Дзеўка харошая. Няхай Бог дае. А як жа на гэта жаніх глядзіць?

**Бацька.** Мы пыталі, пыталі, а ён ні тое ні сёе.

**Мікіта.** Эх, дзеўка добрая. Але ці кахае яна мяне?

**Бацька.** А вось гэта мы і павінны пачуць заўтра вечарам. Жонка, пячы хлеб, будзем збірацца ў сваты.

**Несцерка.** Амаль паўсюдна ў Беларусі перад заручынамі адбывалася сватанне. Даўней у беларусаў Смаленшчыны існаваў звычай вазіць па вёсках на масляным тыдні дзяўчыну, якой прыходзіў час браць шлюб. Спыняючыся каля кожнай хаты, дзе быў хлопец, асоба, якая вазіла дзяўчыну, пытала: «Ці надабі табе надаба? ». Калі адказ быў адмоўны, то яны з тым жа запытаннем ехалі да наступных хат. Так да таго часу, пакуль у якой-небудзь хаце не зацікавяцца дзяўчынай, тады ўвосень да яе прысылалі сватоў. Аднак такія звычай — вялікая рэдкасць для Беларусі. Існавала нямала спосабаў сказаць пра тое, што дзяўчына згодна на шлюб або адмаўляецца ад яго. У выпадку адмовы сяброўкі нявесты ўтыкалі ў воз сватам венік. Прыкмет згоды на шлюб было шмат: дзяўчына прымае ад сватоў хлеб, дорыць бацькам ручнік і кавалкі палатна... Калі ж нявеста нічога не адказвае на запытанне бацькі, ці згодна браць шлюб, і пасля прапановы вымесці хату пачынае яе месці ад стала да дзвярэй, тым самым адмаўляе жаніху. Гэты звычай адлюстраваны і ў песнях, хаця кожная дзяўчына імкнулася чыста вымесці да прыходу сватоў не толькі хату, але і двор.

*Хата маладой. На сцэне маці. Стук у дзверы.*

**Сват (за сцэнай).** Мы — сваты з дарогі. памарозілі ногі, па марозе хадзілі, галасок загубілі.

**Бацька маладога.** Пусці, свацця, у хату хоць ножкі пагрэці, на маладую паглядзеці.

*Сваты праходзяць у хату.*

**Маці маладой.** Добры вечар! Што вы хацелі, людзі добрыя?

**Сват.** Мы — купцы заморскія, шукалі тавару не ляжачага, а хадзячага! Калі ў вас ёсць, пакажыце ліцом, а мы пахвастаем сваім таварцом!

**Бацька маладой.** Вы, здаецца, хатай памыліліся, людзі добрыя! У нас жа нічога няма на продаж.

**Сват** (*засцілае на стол хустачку, ставіць на яе бутэльку*). Я сват прысланы, каб стол быў засланы. Прыехалі мы па тую кветку, што цвіце зімой і ўлетку.

**Кума.** Хадзілі мы, брадзілі па вашым лесе, напалі на след пышнага звера. Гналіся, гналіся за куніцай, у сяло ўвагналіся, след згубілі. Сталі шукаць, аж след прыйшоў да вашай хаты! Распыталіся ў людзей, аж то быў не пышны звер, не куніца, а красна дзевіца-галубка.

**Бацька жаніха.** А ў нас ёсць галубок да пары вашай галубцы. І прыгожы, і гаваркі, і ў полі работнік — пашукаць такога. Дык ці не злучыць нашых галубкоў, каб разам жылі, дзетак расцілі ды пранас не забывалі.

**Маці маладой.** Добра, госці паважаныя, зараз прывяду галубку! (*Ідзе за дачкой, вяртаецца з ёй.*)

**Сват.** Якая прыгажуня.

**Бацька жаніха.** І разумная, напэўна.

**Кума.** І працавітая.

**Бацька жаніха.** За ёй, толькі за ёй мы прыехалі.

**Маці маладой.** Дзякую вам, людзі, за добрыя словы. Вось ручнік для Мікітавага бацькі, а вось хусцінка для яго маці.

**Бацька жаніха.** А мы для вас таксама падарункі прывезлі. Вось табе, свацейка, бохан хлеба і бутэлька добрага віна.

**Маці маладой.** Дзякуй вам вялікі, госцейкі даражэнькія, сядайце за стол.

*Усе сядваюць за стол. Гучыць народная музыка.*

*Пасля слова бярэ сват.*

**Сват.** Дзякуем вам за хлеб, за соль. А цяпер самы час вызначыць, калі ж нашы галубкі пажэняцца. Хочацца, каб хутчэй нявестачка стала добрай памочніцай бацькам Мікіты.

**Бацька маладой.** Вось як збяром ураджай, тады і вяселле справім, як раз пасля Пакроваў, праз два тыдні.

**Сват.** Добра, дамовіліся! А зараз паедзем дадому!

**Бацька маладой.** Тады будзем дзверы зачыняць, а пасля Пакроваў вас у госці чакаць!

**Несцерка.** Адбылося сватанне. І ў хуткім часе ў хаце нявесты праходзяць заручыны, на якіх дзяўчыну далучаюць да роду жаніха, і яна ўжо не мае права адмовіцца ад замужжа. Таму гэта частка вясельнага абраду і

назваецца заручынамі, бо. тут маладыя абменьваюцца заручальнымі пярсцёнкамі, рукі ж іх звязваюць ручніком. Кожнаму дзеянню нададзена сімвалічнае значэнне, таму што маладыя знаходзяцца на пачатку новага, супольнага жыцця, каб быць разам назаўжды.

*На сцэне нявеста і сяброўкі выконваюць танец.  
З'яўляецца маці.*

**Маладая.** Стукнула, грукнула на дварэ. Паглядзі, мамачка, ці не па мяне!  
**Маці маладой.** Па цябе, дачушачка, па твае ясныя вочаккі, па твае русыя косачкі!

**Маладая.** А дзевачкі, а падружачкі! А што ж мне, маладой, рабіці? Едуць мяне заручаці!

*Нявеста з сяброўкамі ўцякаюць. Уваходзяць госці.*

**Маці маладога.**

Добры вечар, сваты, у хату,  
Дзень добры табе, свацейка!

Ці весела твая хацейка?

Ці здарова твая сямейка?

Ці стаіць на стале гарэлка?

**Сват.**

Прыехалі на заручыны —

Сені, хата закручаны.

А каго ж мы заручаць будзем?

Ганначкі дома няма.

А куды ж яна пайшла?

Ці ў лес па каліну,

Ці ў вёску па радзіну?

А ў лес па каліну —

Ўсю каліну абламала.

А ў вёску па радзіну —

Ўсю радзіну пазбірала.

**Бацька маладога.**

Ці ждалі, ці выглядалі вы нас,

Ці адчынялі вы варотачкі для нас?

Ці засцілалі цясовыя столікі для нас?

Ці налівалі кубачкі віна для нас?

А хоць любіце ці не любіце, як мы вас?

**Маці маладой.**

Госцейкі, а любыя, просім вас,

А піце, а гуляйце вы ў нас!

А ёсць у нас бочачка віна — усё для вас.

Вып'еце тую, знойдзем другую — усё для вас.

А мы вам бочачку віна даставім — усё, усё для вас!

**Бацька маладой.**

Праходзьце, госці паважаныя,  
Сядайце за сталы дубовыя.

**Сват.**

Прыбіліся, як рыба к гату!  
Запрасіла нас свацця ў хату.  
Ой, ды ручанькі пагрэць, на маладую паглядзець.  
Пакажыце нам тую, за якую страдаем.

*Выходзяць нявеста і яе брат, той бярэ сястру за касу і патрабуе выкуп ад жаніха.*

**Брат маладой.** Зараз жа адрэжу цудоўныя валасы, калі жаніх не заплаціць выкуп.

**Малады.** На табе чырвонец.

**Брат.** Мала.

**Малады.** На табе яшчэ два чырвонцы.

**Брат.** Няўжо мая сястра так мала каштуе?

**Малады.** Вось табе ўсё, чым я багаты.

**Брат.** Добра, аддаю табе сястру. Няхай яна будзе табе добрай жонкай, шчырай маці для вашых дзяцей, чулай нявесткай для вашых бацькоў. *(Бярэ маладых за рукі, выводзіць на авансцэну.)*

**Маладая.** Благаславі мяне, мамачка, на доўгі век, на кароткую дарогу.

**Маці маладой.**

А Ганначка, а дачушачка.

Я цябе благаслаўляю.

Над табой я болей волечкі не маю.

Аддала я цябе на Мікітаву апеку.

Няхай мацуе цябе, маю дзетачку, да спакон веку.

*Маладыя абменьваюцца пярсцёнкамі.*

**Сват.**

Мы ж цябе, дзеванька, заручаем

Ды шчасцейка табе жадаем!

Будзь здарова, як вада,

Будзь багатая, як зямля,

Будзь прыгожая, як ружа.

Добрага бярэш сабе мужа!

Сват звязвае рукі маладых.

**Маці маладой.**

Даў нам Бог заручыны раненька,

Пабраліся дзетачкі за ручанькі.

Маладому хлопчыку тры падарачкі.

Першы падарачак — бела хустачка,

Другі падарачак — залаты персцень,  
Трэці падарачак — малада дзевачка.  
Бела хустачка — заручыцеся,  
Залаты персцень — абмяняйцеся,  
Маладая дзевачка жыці да быці,  
Жыці да быці — веку дажываці.

**Сват.**

Як хмель з аўсом зліваецца,  
Так наша Ганначка з Мікітам злучаецца.

*Маладым развязваюць рукі.*

**Сват.** А зараз у знак згоды на шлюб, бацькі маладых, абменьвайцеся хлебам.

**Бацька маладога.** Вось вам наш хлеб, каб ваша галубка хутчэй стала нашай.

**Бацька маладой.** А вось вам наш хлеб, каб ваш галубок прыйшоўся даспадобы нашай галубцы.

**Маладая** (да маці жаніха). Вось гэта зерне рассыпце ў сябе дома, каб прыйшоў дабрабыт, каб шчасце ўвайшло ў вашу хату.

**Маці маладога.** Пагасцявалі, пара і чэсць знаць, дадому пара!

**Бацька маладога.** Дык падзякуем свату за паўнюсеньку хату, печ яго пабелену, чэсць яго ды пашану. ! сваці, бо яна добра падавала, вельмі смачна частавала.

*Усе развітваюцца.*

**Несцерка.** Важным момантам у вяселлі была дзяльба каравая. Яго выпякалі каравайніцы. Гэта былі абавязкова замужнія жанчыны, не бяздзетныя, тыя, хто добра жыў у шлюбе. Старэйшай каравайніцай была хросная маці ці цётка. Жанчыны засыпалі ў дзяжу муку, рашчынялі і мясілі цеста, звярталіся да прысутных з просьбай благаславіць кожнае дзеянне па падрыхтоўцы каравая. Рошчыну размешвалі правай рукой па ходу сонца і далонь не сціскалі ў кулак, каб маладыя жылі дружна, не біліся. А вось у печ каравай саджаў мужчына. Жаніх, калі ехаў па маладую, забіраў каравай з сабою.

*Гучыць музыка. Кума ўрачыста выносіць каравай.*

*За ёй — госці. Маладыя і сват — ля стала.*

**Кум.** Ці ёсць тут бацька і маці?

**Бацькі.** Маем быці.

**Кум.** Благаславіце, чэсны людзі, важны каравай дзяліце.

**Бацькі.** Благаслаўляем.

**Кума.** Наш каравай дарагі, спечаны з 7 палёў пшаніцы, з 7 кароў масла, ён

вельмі смачны.

**Сват.** Першым разам лепшым часам благаславіце каравай дзяліць.

**Госці.** Бог благаславіць.

**Сват.** Другім разам лепшым часам благаславіце каравай дзяліць.

**Госці.** Бог благаславіць.

**Сват.** Трэцім разам лепшым часам благаславіце каравай дзяліць.

**Госці.** Бог благаславіць.

**Сват.** Запрашаем на каравай, на Божы дар, бацькоў маладых.

**Бацькі маладога.**

Даруем вам, дзеці,

Пару валоў, 12 кароў,

Даруем бульбы падполле,

Каб было дзетак застолле.

**Бацькі маладой.**

Колькі ў морах-акіянах вады,

Столькі шчасця вам, дзетачкі,

На доўгія гады!

**Сват.** Запрашаем на каравай, на Божы дар, хроснага бацьку і маці.

**Кум.** Дарую грошы бумажныя, каб маладыя былі ў людзях паважныя.

**Кума.**

Жадаю шчасця і любові,

На чужое не ўпадаць,

А свае нажываць.

**Сват.** Запрашаем на каравай, на Божы дар, сяцёр маладой.

**Сёстры.**

Дарую капейку на шчаслівую сямейку,

Дарую дзве — каб жылі з умом у галаве,

А руб серабром — каб жылі з дабром,

А кладу ўсё астальное,

Каб нервы былі стальныя.

*Гучыць музыка. Працягваецца віншаванне. Да гасцей далучаецца вядучы  
Несцерка.*

**Несцерка.**

Слаўна, слаўна атрымалася.

І вам, пэўна, спадабалася.

Маладыя, у пуць-дарогу.

Дар любві вам у падмогу!